

**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ і
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ**

ЗАПРАШАЕ ДА ЁДЗЕЛУ Ё:

**V міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»,
якая адбудзецца 21–22 красавіка 2022 г.**

Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць свае праекты і даследаванні гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.
2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.
3. Гісторыя Беларусі X–XXI стст.
4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.
5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.

Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца да **1 сакавіка 2022 г.** на адрас arslonga2019@gmail.com.

У заяўцы просім паведаміць Прозвішча, Імя і Імя па бацьку, месцы працы/вучобы і пасаду, вучоную ступень і званне, нумар тэлефону і e-mail для сувязі, тэму выступлення на канферэнцыі.

Тэксты дакладаў прымаюцца да **14 сакавіка 2022 г.** на адрас arslonga2019@gmail.com.

Афармленне тэзісаў

Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разглядаемай аўтарам праблемы.

Аб'ём тэксту – да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал – адзінарны, усе палі – 20 мм. У тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы тэкставага файла.

Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.

Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага кіраўніка.

Прыклад афармлення:

Іван Іваноў

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск

Актуальныя кірункі даследаванняў гісторыі Беларусі канца XVIII – першай чвэрці XIX ст.

Тэкст... [1, л. 4]. Тэкст... [2, с. 56].

Літаратура:

1. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. – Ф.64. Воп. 1. Спр. 433.
 2. Wasiutyński, B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych / B. Wasiutyński. – Poznań: [s.n.], 1937. – 160 s.
- Мал. 1. Асноўныя паказчыкі ў 1789 – 1830 гг.

Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!

Кантактныя тэл:

Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93

Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79

Дар'я Пыж | +375 33 638-39-75

E-mail: arslonga2019@gmail.com